

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2010 г. № 1877

Об утверждении Положения о разрешении на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств, описания и образца бланка этого разрешения

В целях обеспечения реализации международных договоров Республики Беларусь, регулирующих порядок взаимных поездок жителей приграничных территорий, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о разрешении на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств;

описание и образец бланка разрешения на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.12.2010 № 1877**ПОЛОЖЕНИЕ****о разрешении на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств****ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешений на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств (далее – разрешение), аннулирования (отмены), признания недействительными и изъятия разрешений.

2. Право на получение разрешения для жителей иностранного государства, проживающих на приграничных территориях (далее, если настоящим Положением не определено иное, – иностранцы), имеют лица, указанные в международном договоре Республики Беларусь с государством гражданства или постоянного места жительства иностранца, регулирующем порядок взаимных поездок жителей приграничных территорий (далее, если настоящим Положением не определено иное, – международный договор).

3. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, в целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности вносят на рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь предложения о полном или частичном приостановлении действия международных договоров.

4. Право выдачи разрешений имеют: Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Белостоке, Консульство Республики Беларусь в г. Бяла-Подляска, Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Даугавпилсе, Посольство Республики Беларусь в Литовской Республике (далее – загранучреждение).

5. Разрешение предоставляет иностранцу право на многократный въезд, выезд и пребывание на указанной в разрешении приграничной территории в течение срока, определенного в разрешении.

В случае, если между въездом иностранца в Республику Беларусь и его выездом из Республики Беларусь прошло менее 24 часов, каждый такой период засчитывается в срок его пребывания как одни сутки.

**ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ**

6. Разрешение выдается иностранцу при первом его обращении в загранучреждение на минимальный срок, указанный в международном договоре, но не свыше срока действия действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранца или международной организацией (далее – документ для выезда за границу).

При обращении за выдачей разрешения в случае его утраты (хищения) или порчи оно должно быть выдано на срок, не превышающий срока ранее выданного разрешения, а также срока, предусмотренного в международном договоре, и срока действия документа для выезда за границу.

При последующем обращении за выдачей разрешения оно может быть выдано на другой срок, но не превышающий срока, предусмотренного в международном договоре, и срока действия документа для выезда за границу. Срок действия такого разрешения определяется должностным лицом заграничного учреждения с учетом заявленных иностранцем целей поездок на приграничную территорию Республики Беларусь (далее, если не определено иное, – приграничная территория).

7. По истечении срока действия разрешения, а также в случае его утраты (хищения), порчи либо обмена документа для выезда за границу иностранцу может быть выдано новое разрешение в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Для получения нового разрешения в случае его утраты (хищения) иностранец дополнительно представляет в заграничное учреждение справку, подтверждающую обращение по факту утраты (хищения) разрешения, выданную органом внутренних дел Республики Беларусь или уполномоченным на выдачу таких справок органом государства, на территории которого произошла утрата (хищение).

При выдаче нового разрешения в связи с обменом документа для выезда за границу, истечением срока действия либо порчей разрешения, кроме утраты (хищения), ранее выданное разрешение подлежит возврату в заграничное учреждение.

8. За принятие и рассмотрение заявления-анкеты для получения разрешения на приграничное движение (далее, если настоящим Положением не установлено иное, – заявление) взимается консульский сбор в размере, установленном международными договорами.

От уплаты консульского сбора за принятие и рассмотрение заявления освобождаются лица, определенные международными договорами.

9. Должностные лица заграничных учреждений не обязаны информировать иностранца, его родственников или законных представителей об основаниях принятия решений об отказе в выдаче разрешений, признании их недействительными, аннулировании (отмене) либо изъятии разрешений.

10. Бланк разрешения является бланком строгой отчетности и изготавливается в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Порядок заполнения бланков разрешений, в том числе содержание и формат сведений, содержащихся в машиносчитываемой зоне, определяется Министерством иностранных дел по согласованию с Министерством внутренних дел, Государственным пограничным комитетом, Комитетом государственной безопасности.

ГЛАВА 3 **ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫДАЧУ** **РАЗРЕШЕНИЯ**

11. Разрешение выдается иностранцу при наличии оснований, указанных в международном договоре.

12. Иностранец для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения представляет в заграничное учреждение, если международным договором не установлено иное:

заявление на бланке по форме согласно приложению 1;

документ для выезда за границу;

документы, подтверждающие постоянное проживание на приграничной территории в течение периода, указанного в международном договоре;

документы, подтверждающие право на получение разрешения, – у родственников иностранца, проживающего на приграничной территории в течение срока, установленного в международном договоре;

медицинскую страховку, оформленную в соответствии с требованиями, установленными законодательными актами Республики Беларусь, в том числе международными договорами;

документы, подтверждающие наличие обоснованных причин для многократного въезда, выезда и пребывания иностранца на приграничной территории;

две цветные фотографии размером 30 x 40 мм;

документ, подтверждающий оплату консульского сбора за принятие и рассмотрение заявления.

Должностным лицом загранучреждения для принятия решения о выдаче разрешения при необходимости могут быть затребованы дополнительные документы.

Дополнительные документы могут быть затребованы должностным лицом загранучреждения в целях:

подтверждения информации, изложенной в заявлении и других поданных иностранцем документах;

подтверждения отсутствия оснований, предусмотренных в частях первой и второй статьи 30 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1657);

подтверждения наличия средств, необходимых для покрытия расходов по пребыванию в Республике Беларусь и выезду из Республики Беларусь;

представления необходимой информации государственным органам Республики Беларусь, наделенным правом принятия решений об отказе во въезде в Республику Беларусь, в объеме, необходимом для защиты государственных интересов Республики Беларусь, обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц.

Заявление заполняется иностранцем разборчиво от руки или с использованием технических средств на государственном языке государства пребывания загранучреждения либо на русском, белорусском или английском языке.

Заявление подписывается иностранцем лично. Заявление несовершеннолетнего подписывает его законный представитель.

Документы, принимаемые должностным лицом загранучреждения, должны быть легализованы и переведены в установленном порядке, если иное не определено международными договорами Республики Беларусь.

Документы, указанные в абзацах третьем–шестом части первой настоящего пункта, принимаются для рассмотрения в оригиналах и копиях. Оригиналы документов возвращаются заявителю после проведения их сверки с представленными копиями.

13. Факт постоянного проживания иностранца на приграничной территории иностранного государства в течение указанного в международном договоре периода подтверждается документом, выданным компетентным органом страны проживания иностранца.

14. К документам, подтверждающим наличие обоснованных причин для многократного въезда, выезда и пребывания иностранца на приграничной территории, относятся документы, подтверждающие:

14.1. владение иностранцем недвижимостью, расположенной на приграничной территории Республики Беларусь: технический паспорт, регистрационное удостоверение о праве собственности;

14.2. посещение иностранцем родственников, проживающих на приграничной территории Республики Беларусь: справка о месте жительства родственника и, при необходимости, документы, подтверждающие родство;

14.3. посещение иностранцем мест захоронения родственников на приграничной территории Республики Беларусь: справка о месте захоронения родственников и, при необходимости, документы, подтверждающие родство;

14.4. получение иностранцем медицинской помощи на приграничной территории Республики Беларусь: договор возмездного оказания медицинских услуг, заключенный в установленном законодательством Республики Беларусь порядке с организацией здравоохранения Республики Беларусь, и другие документы;

14.5. участие иностранца в культурных мероприятиях, связанных с местными традициями: приглашение государственных органов, организующих эти мероприятия;

14.6. организацию или участие иностранца на регулярной основе в мероприятиях, проводимых государственными органами и другими организациями на приграничной территории, наличие иных оснований гуманитарного или социального характера: соответствующий долгосрочный (не менее чем на 1 год) контракт (договор, соглашение), подтверждающий факт установления устойчивых партнерских связей иностранца с учреждением или организациями культуры, образования, науки, спорта либо гуманитарной организацией на приграничной территории. Контракт (договор, соглашение) должен быть подписан должностными лицами и скреплен печатями договаривающихся сторон, содержать запись о необходимости периодических поездок иностранца, связанных с реализацией положений контракта (договора, соглашения), на приграничную территорию, сведения о направлениях, целях и задачах совместной деятельности, видах совместных мероприятий, запланированных к проведению на приграничной территории;

14.7. осуществление иностранцем регулярных контактов в сфере хозяйственной и иной деятельности без права ведения трудовой или предпринимательской деятельности в Республике Беларусь: договоры с субъектами хозяйствования, расположенными на приграничной территории, а также документы, подтверждающие статус иностранца, предоставляющие ему право осуществления указанной хозяйственной деятельности (справка с места работы, специальное разрешение (лицензия), свидетельство о регистрации, выданные компетентными органами, и другие документы).

15. При наличии у иностранца документов, указанных в подпунктах 14.1–14.3 пункта 14 настоящего Положения, разрешение может быть выдано супругу иностранца и его детям, находящимся у него (или его супруга) на содержании.

16. Документы, указанные в части первой пункта 12 настоящего Положения, иностранец представляет в загранучреждение лично, за исключением иностранцев, не достигших 16-летнего возраста. Документы для выдачи разрешения иностранцам, не достигшим 16-летнего возраста, представляются их законным представителем.

17. Должностное лицо загранучреждения:

17.1. при приеме документов, предусмотренных в части первой пункта 12 настоящего Положения, определяет соответствие их установленным настоящим Положением требованиям и возможность их дальнейшего рассмотрения;

17.2. в случае сомнения в действительности заявленной цели визита либо намерении иностранца в возвращении в государство своего гражданства или постоянного места жительства, а также в отношении граждан государств, неблагополучных в миграционном отношении, проводит в обязательном порядке личное собеседование с иностранцем для подтверждения оснований для получения разрешения, намерений и целей его пребывания в Республике Беларусь, а также запрашивает у иностранца иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения.

В исключительных случаях в целях обеспечения государственных интересов Республики Беларусь по письменному решению руководителя загранучреждения либо по

письменному указанию главного консульского управления Министерства иностранных дел (далее – главное консульское управление) обязательное личное собеседование с гражданами государств, неблагополучных в миграционном отношении, может не проводиться;

17.3. проверяет иностранца по Списку лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен (далее – Список);

17.4. направляет запрос в Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности в целях выявления иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, которым отказано во въезде или пребывании на территории Республики Беларусь.

18. Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности по запросу загранучреждения проверяют наличие обстоятельств, указанных в подпункте 17.4 пункта 17 настоящего Положения, и при их наличии в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса сообщают об этом в загранучреждение.

Орган внутренних дел Республики Беларусь по запросу загранучреждения проверяет соблюдение иностранцем законодательства Республики Беларусь во время въезда, пребывания на территории и выезда из Республики Беларусь.

19. Срок рассмотрения заявления определяется международными договорами.

20. Датой обращения иностранца за получением разрешения считается день подачи предусмотренных настоящим Положением документов, оформленных надлежащим образом.

21. Разрешение выдается иностранцу в случае представления им необходимых документов, содержания в них полных и достоверных сведений и при отсутствии возражений государственных органов Республики Беларусь по выдаче разрешения иностранцу.

Ответственность за обоснованность выдачи разрешения несет должностное лицо загранучреждения.

22. В выдаче разрешения иностранцу отказывается, если:

в отношении него установлены основания, предусмотренные в частях первой и второй статьи 30 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»;

имеются возражения Министерства внутренних дел и (или) Комитета государственной безопасности по выдаче иностранцу разрешения.

23. В случае отказа в выдаче разрешения должностное лицо загранучреждения:

уведомляет иностранца о принятии решения об отказе в выдаче разрешения;

уведомляет главное консульское управление об отказе в выдаче разрешения по форме согласно приложению 2. В случае наличия иностранца в Списке соответствующее уведомление направляется незамедлительно;

вносит сведения об иностранце и причинах отказа в список дополнительного контроля базы данных специализированного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для автоматизации консульской деятельности.

ГЛАВА 4

АНУЛИРОВАНИЕ (ОТМЕНА), ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И ИЗЪЯТИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

24. Решение об аннулировании (отмене) разрешения или признании его недействительным принимается должностным лицом загранучреждения самостоятельно или на основании ходатайств, направленных государственными органами Республики Беларусь в Министерство иностранных дел.

Информация об аннулировании (отмене) разрешения вносится в базу данных Министерства иностранных дел и доводится до органов внутренних дел, государственной безопасности в электронном виде по техническим каналам передачи данных в виде соответствующего электронного документа по форме, установленной Министерством иностранных дел по согласованию с заинтересованными органами государственного управления.

Решение об аннулировании (отмене) разрешения или признании его недействительным принимается должностным лицом заграничного учреждения, выдавшего разрешение, в течение двух рабочих дней с момента поступления в заграничное учреждение сведений, подтверждающих наличие оснований для аннулирования (отмены) разрешения или признания его недействительным.

Решение об аннулировании (отмене) разрешения или признании его недействительным может быть также принято в пределах компетенции должностными лицами органов внутренних дел, государственной безопасности и пограничной службы.

25. Разрешение может быть аннулировано (отменено) в случае:

если установлены основания, предусмотренные в частях первой и второй статьи 30 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»;

пребывания иностранца на приграничной территории в течение более длительного срока, чем это предусмотрено международным договором;

установления факта незаконного выезда за пределы указанной в разрешении приграничной территории;

перемещения через белорусский участок таможенной границы Таможенного союза физическими лицами товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, под видом товаров для личного пользования;

ходатайства государственных органов Республики Беларусь, поступившего в Министерство иностранных дел;

проживания не по месту временного пребывания, указанному в пункте 19 приложения 1;

установления факта, что представленные иностранцем сведения о цели въезда в Республику Беларусь не соответствуют действительным;

иных оснований, признанных достаточными для аннулирования (отмены) разрешения должностными лицами, уполномоченными на принятие решений об аннулировании (отмене).

26. Разрешение признается недействительным в случае:

получения разрешения с нарушением законодательства Республики Беларусь;

отсутствия в разрешении всех необходимых сведений;

подделки разрешения;

истечения срока действия разрешения;

невозможности идентификации данных, указанных в разрешении, либо средств защиты бланка разрешения (непригодности для использования);

утраты владельцем этого разрешения права на его использование;

подачи владельцем разрешения заявления о его утрате;

выдачи нового разрешения до истечения срока действия ранее выданного.

27. Пребывание иностранца на приграничной территории по разрешению, аннулированному (отмененному) или признанному недействительным, не допускается.

28. Решение об аннулировании (отмене) разрешения или признании его недействительным является основанием для изъятия разрешения.

Орган, изъявший разрешение, выдает иностранцу справку согласно приложению 3, подтверждающую факт изъятия, и направляет разрешение в Министерство иностранных дел. Данная справка подписывается должностным лицом органа, изъявшего разрешение, и заверяется печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

29. Иностранец, получивший справку, указанную в части второй пункта 28 настоящего Положения, обязан не позднее 24 часов прибыть в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту временного пребывания для получения выездной визы Республики Беларусь.

В случае изъятия у иностранца разрешения в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь с государством постоянного проживания иностранца выездная виза не выдается, а иностранец передается представителям органов пограничной службы государства постоянного проживания иностранца в порядке, предусмотренном международными договорами, связанными с режимом Государственной границы Республики Беларусь и сотрудничеством по пограничным вопросам.

Приложение 1
к Положению о разрешении
на приграничное движение для
жителей приграничных территорий
иностранных государств

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Заява-анкета на атрыманне дазволу на прыгранічны рух		REPUBLIC OF BELARUS Border traffic permit request-application form		Фотаздымак/Photo																				
1. Прозвішча/Family name		4. Пол/Sex <input type="checkbox"/> мужчынскі/male <input type="checkbox"/> жаночы/female																						
2. Імя/First name																								
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name				Службовыя адзнакі/ For official use																				
5. Дата нараджэння/Date of birth <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>day</td><td>month</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>year</td></tr> </table>					day	month						year	6. Месца нараджэння/Place of birth краіна/country..... горад/city..... вобласць (раён)/region.....											
day	month																							
		year																						
7. Цяперашняе грамадзянства/Current citizenship(s) Калі Вы мянялі грамадзянства, назавіце грамадзянства, якое было ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго змены If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of acquiring a new citizenship(s)				Дата звароту:																				
8. Дакумент аб сталым жыхарстве на прыгранічнай тэрыторыі/ Permanent residence document in border territory <input type="checkbox"/> пашпарт/passport <input type="checkbox"/> пасведчанне асобы/identity card <input type="checkbox"/> від на жыхарства/residence permit <input type="checkbox"/> іншы дакумент/other document:		9. Нумар дакумента/ Document number		Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны дакумент для ўезду <input type="checkbox"/> жыхарства на прыгранічнай тэрыторыі <input type="checkbox"/> падставы для наведвання прыгранічнай тэрыторыі <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю																				
		10. Кім выдадзены/ Issuing authority																						
		11. Дзе выдадзены/ Place of issue																						
		12. Дата выдачы/Date of issue <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>day</td><td>month</td><td>year</td></tr> </table>					day	month	year	Рашэнне па звароту: ад..... <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае														
day	month	year																						
		13. Тэрмін дзеяння/Valid until <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>day</td><td>month</td><td>year</td></tr> </table>					day	month	year															
day	month	year																						
14. Адрас сталага месца жыхарства на прыгранічнай тэрыторыі/Permanent home address in border territory вобласць (раён)/region..... горад/city..... вуліца/street..... нумар дома/building number..... нумар кватэры/apartment number..... нумар тэлефона/phone number.....				Мэта візіту: <input type="checkbox"/> валоданне нерухомасцю <input type="checkbox"/> наведванне сваякоў <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання сваякоў <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных, культурных і іншых мерапрыемствах <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> іншыя мэты																				
15. Месца працы і службовы адрас/Place of work and work address прадпрыемства/company..... пасада/position..... краіна/country..... вобласць (раён)/region..... горад/city..... вуліца/street..... нумар дома/building number..... нумар тэлефона/phone number.....																								
16. Тэрмін дзеяння дазволу/Permit requested for a period з/from <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>day</td><td>month</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>year</td></tr> </table> па/until <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>day</td><td>month</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>year</td></tr> </table>				day	month						year			day	month						year			Дазвол: №
day	month																							
		year																						
day	month																							
		year																						
17. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit				Сапраўдны: з..... па.....																				
18. Дакументы, якія сведчаць аб неабходнасці шматразовага наведвання прыгранічнай тэрыторыі Беларусі/Documents, which proved the necessity of multiple visits to the border territory of Belarus																								
19. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus вобласць (раён)/region..... горад/city..... вуліца/street..... нумар дома/building number..... нумар кватэры/apartment number..... гасцініца/hotel.....																								

Глядзі на адвароце ? РТО

<p>20. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/If yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit з/from..... па/tilл..... дзе/where..... мэта візіту/purpose of visit.....</p>														
<p>21. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў дазvole альбо дазвол быў ануляваны/Have your permit request been ever refused or your permit was cancelled <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no Калі так, вызначце дату/If yes, specify the date.....</p>														
<p>22. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no Калі так, вызначце, калі/If yes, specify when..... і дзе/and where..... Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы дазволу, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з гэтай правадзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer</p>														
<p>23. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no Калі так, вызначце, калі/If yes, specify when..... і з якой краіны/and from which country.....</p>														
<p>24. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Means of transport available for your travel to the Republic of Belarus</p>		<p>25. Маршрут руху/Itinerary</p>												
<p>26. Сродкі для існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Means available for stay in the Republic of Belarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/cash <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bank cheques <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/credit cards <input type="checkbox"/> зваротны білет/return ticket <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/travel cheques <input type="checkbox"/> пражыванне/accommodation</p>		<p>27. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Medical insurance information страховая арганізацыя/insurance company..... страховы поліс/insurance policy: нумар/number..... сапраўдны з/valid from..... па/until.....</p>												
<p>28. Сямейнае становішча/Marital status <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/married <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/single <input type="checkbox"/> разведзены(а)/divorced <input type="checkbox"/> удавец (удава)/widow(er)</p>														
<p>29. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name</p>		<p>30. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/ Spouse's maiden name</p>												
<p>31. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names</p>		<p>32. Грамадзянства мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s)</p>												
<p>33. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Spouse's date of birth</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">day</td> <td colspan="2">month</td> <td colspan="2">year</td> </tr> </table>								day		month		year		<p>34. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's place of birth краіна/country..... горад/city..... вобласць (раён)/region.....</p>
day		month		year										
<p>35. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Прозвішча/Family name</th> <th style="width: 33%;">Імя/First name</th> <th style="width: 33%;">Дата і месца нараджэння/Date and place of birth</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Прозвішча/Family name	Імя/First name	Дата і месца нараджэння/Date and place of birth									
Прозвішча/Family name	Імя/First name	Дата і месца нараджэння/Date and place of birth												
<p>36. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкетзе, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны(а), што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, дазвол можа быць ануляваны ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю, знаходзіцца выключна на прыгранічнай тэрыторыі і пакінуць яе да заканчэння тэрміну дзеяння дазволу. I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the permit may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and stay only at boarder territory of the Republic of Belarus and leave it before my permit expires.</p>														
<p>37. Асабісты подпіс/Signature</p>		<p>38. Дата падпісання/Date of signature</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">day</td> <td colspan="2">month</td> <td colspan="2">year</td> </tr> </table>							day		month		year	
day		month		year										

Приложение 2
к Положению о разрешении
на приграничное движение для
жителей приграничных территорий
иностранных государств

Наименование заграничного учреждения Республики Беларусь

Исходящий номер, дата

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
Главное консульское управление

**Об отказе в выдаче разрешения
на приграничное движение**

В _____
(наименование заграничного учреждения)
поступило заявление-анкета на выдачу
разрешения на приграничное движение от _____
(указывается фамилия, имя (имена) иностранца,

_____ год его рождения, номер документа для выезда за границу, гражданство)

В выдаче разрешения отказано по причине _____
(указывается причина отказа в выдаче заявления-анкеты)

(должность должностного лица заграничного учреждения)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о разрешении
на приграничное движение для
жителей приграничных территорий
иностранных государств

СПРАВКА № _____
_____ 20__ г.

Выдана _____
(фамилия, имя, отчество/второе имя (при его наличии), гражданство (подданство),

_____ (дата и место рождения)

взамен изъятого разрешения на приграничное движение для жителей приграничных
территорий иностранных государств _____

_____ (серия, номер разрешения, наименование органа,

_____ (выдавшего его, дата выдачи)

Изъятое разрешение находится _____
(адрес и

_____ (наименование государственного органа)

Действительна до _____
(время и дата)

_____ (должность сотрудника, изъявшего разрешение)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

ОПИСАНИЕ

бланка разрешения на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств

Бланк разрешения на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств (далее – бланк разрешения) изготавливается из поливинилхлорида или из материалов, имеющих такие же или лучшие свойства эксплуатации, и имеет следующие размеры:

ширина: 85,47–85,72 мм;

высота: 53,92–54,03 мм;

толщина: 0,68–0,84 мм;

радиус скругленных углов: 2,88–3,48 мм.

Бланк разрешения имеет лицевую и обратную стороны.

Лицевая сторона разрешения содержит:

изображение Государственного герба Республики Беларусь;

серию и номер разрешения;

место для фотографии владельца разрешения.

Обратная сторона бланка разрешения содержит место для машиносчитываемой зоны.

Бланк разрешения имеет защитные знаки и технические спецификации, соответствующие требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь к документам такого вида.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.12.2010 № 1877

ОБРАЗЕЦ

**бланка разрешения на приграничное движение для жителей приграничных
территорий иностранных государств**

****На бумажном носителе*